

ПІШІІ, 33. Тое. Ен-Сі-шаі разаслаў чырулярную тэлеграму, у якой ён пацвярджае сваю адданасць рэвалюцыйнаму ўраду. Фыл-Юа-сан стая падтрымаў іх іхні ўрад пасля таго, як ён атрымаў ад Нанкіна на 100 тысяч дэлару вэнанэй і апаганьне аддаць пад яго кантроль армію Чубэй

# ЗВЯЗДА

Орган Цэнтральнага і Менскага Камітэтаў Камуністычнай Партыі (б) Беларусі.

№ 72 (3180) Надзея, 31 сак. 1929 г.

ШТОДЗЕННАЯ ГАЗЕТА. ГОД ВЫД. XIII

Ганебныя прогулы на гомельскім заводзе «Пралетары»

АПОШНІЯ 5 НАВІН

СНК БССР прынялаў гаспадарчым арганізацыям дабіцца ў гэтым годзе росту выдвой прадукцыі прамысловасці на 51 проц. Прапанова НК РСІ аб паліпшэнні выпечкі хлеба

## Рэлігія — зброя клясавага ворага МАБІЛІЗУЕМ МАСЫ НА БАРАЦЬБУ З РЕЛІГІЙНЫМ ДУРМАНОМ

### Клерыкалізм — служба буржуазіі

Пядаўра адбыўся агульны сход асьветнікаў-паліваў г. Менску, на якім быў заслуханы даклад т. Клыса аб антырэлігійнай рабоце. Сход у сваёй наставове адзначыў, што частка настаўнікаў польскіх школ слаба знаёма з рэлігійным дурманом. Сход лічыць, што польскае настаўніцтва павінна весці актыўную антырэлігійную барацьбу як у школе, так і на за школай. Гавяба ўсім тым, хто вад націскам варожых сіл адступае перад труднасьцямі антыкатоліцкай агітацыі. Газоўная задача школьнай работы — *выкаваць клясава - сьвядо-*

*мых, актыўных ачыістых — змаганьнікаў з рэлігійнай рэакцыяй.* Настаўнікі павінны дабіцца 100 проц. аўкі вучняў польскіх школ на запяты ў часе влікадзя. Супольна з дзецьмі настаўнікі павінны выступіць на антывялікодную дэманстрацыю ў дзень 31-га сакавіка. Рост культурнага ўзроўню мас патрабуе перадачы будынкаў касцёлаў пад клубы і іямыя культурна-ўстаноуы. У рашучае наступленьне супроць рэлігіі — службы контр-рэвалюцыі.

### Актыў жактаў — на антывялікодную работу

2-га красавіка — антырэлігійны вечар хатніх гаспадынь Белжылсаюз, разам з рэдакцыяй газэты «Акцябр», праводзіць антырэлігійную кампанію сярод неарганізаванай мэсы хатніх гаспадынь жактаў. У аьвязку з надыходам вялікодных сьвят, неабходна растумачыць масе аьначныя рэлігійнага дурману, які служыць сродкам эксплёатацыі рабочас клясы. У сучасны момант, пры абьабстрэньні клясавай барацьбы ў нашай краіне, нашы ворагі будуць старацца скарыстаць гэтыя сьвятыя для контр-рэвалюцыйнай работы, асабліва сярод адьдальных іластоў насьельніцтва. Праўдзеным жактаў і культурна-бытавым камісіям треба зараз-жа, шляхам мабілізацыі актыву жактаў, прыступіць да антывялікоднай кампаніі: у чыровных кутках навінны быць праведзены спецыяльныя гутаркі, у насьвяденных газэтах павінны быць асьветлены задачы гэтай кампаніі, треба склікаць сходны жан-

чы — дачніх гаспадынь і вывесіць адпаведныя лэзунгі. Асноўны лэзунг — ніводная працоўная жанчына, што жыве ў дамох жылкааперацыі, не павінна пячы мацы, бо гэтым яна падтрымлівае нашага клясавага ворага. Мы павінны будзем на нашай капфэрэнцыі, якая склікаецца 2-га красавіка ў клубе Карла Маркса, шырока паставіць гэтае пытаньне перад масай працоўных жанчын — членаў жактаў. Да гэтага часу нашы жакты мала ўвагі зьвярталі на антырэлігійную работу, між тым наш быт мае яшчэ адрыжкі старога: аьсысэмцыя выкрыты на агульных кухнях, пагоня за «кашэрым сталом» і г. д. Траба зьвяззацца з саюзам бязбожнікаў і выпрацаваць канкретны плян нашай штодзённай далейшай работы. Траба мабілізаваць увесь актыў жактаў і будаўнічых кааператываў для правядзеньня гэтай работы. ГОЛЬДВАСЭР.

### Касьцёл пад клюб для рабочых

Чырвоная Слабада (наш кар.). Рабочыя саўгасу Старчыцы, Чырвоная - Слабада, рабну ўзьнялі пытаньне аб перадачы касцёльнага будынку пад клюб. Касьцёл гэты пабудавану памешчык Прушынецкі, былы ўласнін мабітку Старчыцы, каб яшчэ больш дурманіць працоўных і эксплёатаваць іх. Зараз касьцёл амаль запустаў. Зьбіраюцца ў яго веруючыя з рабну толькі адзін або два разы ў год, а ў астатні час касьцёл заўсёды закрыты. У аьвязку з гэтым адбыўся сход рабочых саўгасу Старчыцы, сумесна з сялянамі ваколных вёсак. Пастаноўлена прасіць РВК аб перадачы будынку гэтага касцёлу пад клюб для рабочых. Сяляне блізкіх да саўгасу вёсак на выбарчых сходах таксама ўнеслі ў наказ новаму сельсавету пункт — абавязкова забраць старчыцкі касцёл пад якую-небудзь культурна-асьветную ўстанову.

### Антырэлігійная студэнцкая дэмастрацыя

Сёньня адбудзецца вялікая антырэлігійная дэманстрацыя студэнтаў усіх факультэтаў БДУ. Студэнты з палітатамі і лэзунгамі прадэманструюць на горадзе, арганізуючы на дарозе латучыя мітынгі.

### Пасьля зьезду Гаміндану

На глядзячы на пяпоўную інфармацыю аб Ш-м аьездзе Гаміндану, які толькі што закончыўся, — нават тла даныя, што маюцца дазваляюць сьцьвяджаць: кітайскі фэадаліта-буржуазны блёк перажывае рашучы крызіс. Насьцях скалочаны пад уплывам страху перад паўстаўшымі рабоча-сялянскімі масамі, гэты блёк пры часовым зашчыні рэвалюцыйнай хвалі, паўду выкрываць супярэчнасьць інтарэсаў аьладчычых яго клясу, клясавых праслоек і груп. Спраба «дзяржаўнага будаўніцтва» і перш за ўсё — спроба «аб'яднаць» краіну сіламі фэадаліта-буржуазнага блёку, на чале якога стаіць «радыоаперны» Гаміндан, перыяд крах.

Маркучы на рэвалюцыйных зьезду, мы прысутнічаем аьраз пры новай спробе, але ўжо на блёку, з яго буржуазнай часткі ў саюз з замежным імперыялізмам «аб'яднаць» краіну сіламі зброі. Недапра ў адной аьсноўных рэвалюцыйных зьезду барацьба з імперыялізмам адкрыта аьсоўваецца на задні плян з прычыны неабходнасьці сканцэнтраваньня усе намаганьні на аб'яднаньне краіны, цэнтрызацыі фінансаў і г. д. Тэатральна-лібэральны гэсты Чан Кай-шы на зьездзе Гаміндану і яго клятвы аб адданасьці «народным інтарэсам» ня могуць замацаваць таго аьсоўнага факту, што гамінданушы ня толькі ня аьдольны аб'яднаць Кітай і вызваліць яго з-пад ярма імперыялізму, але і не жадаюць весці барацьбу з імперыялізмам. Перад намі такія выразныя зьусті канкретныя факты, як згода з Японіяй шляхам уступак з боку Нанкіну, зьортываньне анты-імперыялістычнай барацьбы і выслушваньне Чан Кай-шы перад аьмерыканскімі імперыялістамі. Бо яшчэ п'ядаўна адзін з кіраўнікоў Нанкінскай верхавіны Ху Хан-мін, калі ён вярнуўся з Эўропы, стараўся вапэўніць кітайцаў, што Англія «прыяцель Кітаю». Толькі саюзам з імперыялізмам, толькі сур'ёзным «маральным» і матар'яльным падтрыманьнем аьпошняга можна тлумачыць п'явызначную рашучасьць, якую праявіў пры сучасным крызісе Нанкіні. На супаьсці увесь час наступалі на гуанейцы, а Нанкін. На баку Нанкіну ў яго барацьбе з «фэадалітнымі контр-рэвалюцыйнарамі» выступалі аьраз і іншыя фэадалітныя групы, якія мала чым адрозьніваюцца ад гуанейцаў.

Вось чаму пават поўны разгром гуанейцаў, што яшчэ сумніцельна, ні ў якім разе не аьзначыў бы разгрому кітайскіх фэадалітных сіл і перамогі кітайскай буржуазіі. Зацяжыная барацьба фэадалітных і буржуазных сіл ня можа, врэдамеда, прывесці да вырашэньня аьсоўных пытаньняў кітайскай рэвалюцыі. Барацьба за зьвязззэнне Кітаю з імперыялізмам

### Фашысцкі тэрор у Польшчы ўзмацняецца

КАТАРЖНЫЯ ПРЫСУДЫ, ВОБЫСКІ, АРЫШТЫ — ШТОДЗЕННАЕ ЗЬЯВІШЧА

### Камдэпутаты Варскі і Бітнэр адмовіліся ад сваіх мандатаў

ВАРШАВА, 29. Камуністычная францыя польскага сойму зьвярнула ў галоўную выбарчую камісію з заявай, дзе зазначае, што замест імяў, ністануных дэпутатаў Варскага і Бітнэра, якія выданы соймам суду, дэпутатамі ў сойм аўтаматычна зьмэўляюцца наступныя кандыдаты з выбарчага сьпісу рабоча-сялянскага блёку. Пры гэтым камфранцыя прадстаўлены заявы Варскага, які знаходзіцца ў СССР, і Бітнэра — Нямецчыны аб тым, што абодва яны адмаўляюцца ад сваіх дэпутацкіх мандатаў.

### Масавыя арышты рабочых у Варшаве

ВАРШАВА, 29. Па вестках варшаўскіх газэт у Польшчы ў апошнія дні ўзмацніўся паліцэйскі тэрор. У Варшаве ў рабочых раёнах зроблены масавыя арышты і вобьскі. Арыштавана звыш 23 чалавек.

### Катаржны прысуд па справе 21

ВАРШАВА, 29. Як мы ўжо паведамлялі, у Варшаўскім акруговым судзе пачаўся працэс 21 рабочага з Жырадава па абвінавачаньні ў камуністычнай дзейнасьці і прапагандае. Цяпер працэс ужо скончыўся. Суд прыгаварыў галоўную падсудную па гэтай справе Ану Башалек — да 4 гадоў крэпасці, Лавінскага — да 3 год турмы, рэштка прыгавораны ад 1 да 2 год турмы. 10 падсудных апраўданы.

### Тыдзень мопр'у ў Вільні

ВІЛЬНЯ, 29. У Вільні і на правіццы ад 19 па 25 сакавіка адьбываўся тыдзень мопр'у. Было раскідана шмат камуністычнае літаратуры, як у самой Вільні, так і ў некаторых гмінах.

### РАБОЧЫ РУХ

У дэяржаўным тартакі ў Чорнай Вёсны (недалёка ад Беларэку) рабочыя патрабуюць павялічэньня зарплаты на 20 проц. У выпадку нягоды адміністрацыі выбухне забастоўка. («К. Варш.»)



Пісудзкі. — Загатоўце мне сьпісачан сьляня-нацменаў, якія не сьдзелялі яшчэ ў турме.

### Суд над міністрам Чэховічам

ВАРШАВА, 29. Як ужо паведамлялася, былы польскі міністар фінансаў Чэховіч наводзіць пастановы сойма перадаецца суду вярхоўнага трыбунала. Варшаўская газэта «Гайнт» падае, што ў бліжэйшыя дні Чэховічу будзе прад'яўлена абвінавачваньне заключэньне. У якасьці сьведка на судзе будучы фігураваць усе міністры, дырэктары дэпартамэнтаў міністэрства фінансаў і прэзыдуму банку народнага гаспадаркі. Разам з іншымі міністрамі ў якасьці сьведкі будзе выкліканы і Пісудзкі. Галоў-

ным абвінавачунам ад імя сойму на судзе павінен выступіць непэаьсаўскі дэпутат Ліберман. У аьвязку з гэтым увесь урадавы друк пачаў кампанію супроць Лібермана, абвінавачваючы яго ў шпіянажы. Ліберман, як вядома, уаўу на сабе абарону ялмецкага дэпутата і старшыню ялмецкага арганізацыі «Шуцбунд» Удла. Гэты момант імкненьня выкарыстаць урадавы друк, каб скампраметаваць Лібермана, і не дапуьціць яго выступленьня на судзе.

### Францускі імперыялізм рыхтуецца да вайны ў Мароко

Толькі вараз высвятляецца сапраўднай прычына адстаўкі Сьейна — першарадным пытаньнем зьвязззэння чымасьць адступаць у малавядомыя і мала-дасьледзаныя вобласьці аж да

### Спрыяючыя пэрспэктывы ангельска-савецкага гандлю

ЗАЯВА СТАРШЫНІ АНГЕЛЬСКАЙ ДЭЛЕГАЦЫІ

# Спрывіючыя перспектывы ангельска-савецкага гандлю

## ЗАЯВА СТАРШЫНІ АНГЕЛЬСКОЙ ДЭЛЕГАЦЫІ

МАСКВА, 30. Старшыня ангельскай прамысловай дэлегацыі, што прыхала ў Маскву, Рэмнант (галушны рэдактар часопісі «Інгліш Рэвію») у гутарцы з супрацоўнікамі газет зрабіў папэдамленне на пытанні аб ангельска-савецкіх эканамічных узасмаадносінках, асвятляючы мэты і задачы ангельскай дэлегацыі.

Задача дэлегацыі, — зазначыў Рэмнант, — знайсці базіс для развіцця гандлёвых зносін паміж Савецкім Саюзам і Вялікабрытаніяй, прычым такі базіс, які задаволіў бы аднолькава абодва бакі. У сучасны момант адзінай магчымай формай гандлёвых зносін з'яўляецца такая, пры якой абодва бакі аднолькава зацікаўлены ў гандлі і атрымліваюць аднолькавую выгаду. Эканамічная структура абодвох краін з'яўляецца гарантыяй таго, што эканамічныя адносіны паміж імі могуць развівацца вельмі шырока. Асноўным пытаннем, якое трэба будзе вырашыць ан-

гельскай прамысловай дэлегацыі супольна з савецкімі гаспадарнікамі, з'яўляецца пытанне аб тых умовах, пры якіх могуць быць заключаны гандлёвыя дагаворы. Спрыяючыя фактары для вырашэння пытання аб умовах маюцца ў нашым часе. Арганізуючы дэлегацыю, яе ініцыятары ад самага пачатку былі ўпэўнены, што натуральны багаціні Савецкага Саюза, яго прывычнае да працы шматлікае насельніцтва з аднаго боку і фінансавая прамысловая магутнасць Вялікабрытаніі з другога — з'яўляюцца падставай для паспяховага вырашэння пытання аб умовах гандлёвых дагавораў.

Перад ад'ездам з Англіі ў СССР я паведаміў друк аб тым, што дэлегацыя прадстаўляе 150 фірм, якія ўзгадваюць у агульнай складанасці капіталам у 250 млн. фунтаў стэрлінгаў. Магу дадаць, што паводле апошніх даных лік фірм, якія прадстаўляюць членамі ангельскай прамысловай

дэлегацыі, дасягае 500; гэтыя 500 фірм уладваюць капіталам прыблізна ў суме 600 млн. фунтаў стэрлінгаў. У заключэнне Рэмнант адзначыў, што ангельскія прамысловыя колы, якія мелі дачыненне з Савецкім Саюзам, у апошнія гады пераканаліся, што савецкія арганізацыі, кіруючыя замежным гандлем Савецкага Саюза, дакладна і акуратна выконваюць прынятыя імі на сябе абавязальствы. Такая ўпэўненасць з'яўляецца важным фактарам для далейшага развіцця англійска-савецкіх адносін.

МАСКВА, 30. У працягу 26-га савецкага вялікага частка прыбыўшыя ангельскія прамыслоўцы ўважліва горад. Частка членаў дэлегацыі, якая прадстаўляе інтарэсы ангельскай тэкстыльнай прамысловасці, наведвала ўчора старшыню англійскага таварыства «Тэкстыль Імпарт» Т. Лова і мела з ім доўгую гутарку.

## ГАНДАЛЬ СССР З АНГЛІЯЙ

Агульны зварот гандлю СССР з Англіяй у 1925-26 г. (год перад разрывам англа-савецкіх адносін) склаў 312,3 млн. руб., з якіх на эканарт прыпадае 187 млн. руб., і на імпорт — 125,3 млн. руб. У адносінах да ўсяго звароту замежнага гандлю СССР, які склаўся ў 1925-26 годзе 1.262,8 млн. рублёў, удзельная вага гандлю з Англіяй выявілася ў размеры 24,0 проц.

У 1926-27 годзе агульны зварот гандлю з Англіяй раўняўся 294 млн. рублёў з якіх эканарт склаўся 197 мільянаў руб. і імпорт — 97 млн. руб. У адносінах да ўсяго замежнага гандлю Саюза, які вынісіў 1.802 млн. рублёў, удзельная вага гандлю з Англіяй складала 22,6 проц.

Гэтыя даныя паказваюць, што ў той час, як наш вываз у Англію ўзрос, увоз з Англіі даў значнае змяншэнне. Рэзка скараціліся нашы заказы ў Англіі для прамысловасці і электрабудавніцтва: у 1925-26 г. у Англію было перададзена больш трэ-

ціх часткі ўсіх нашых замежных заказаў, а ў 1926-27 годзе — ўсяго толькі 10,7.

У мінулым 1927-28 годзе агульны зварот гандлю з Англіяй склаўся 192,3 млн. руб., з іх на вываз прыпадае 147 млн. руб. і на увоз — 45,3 млн. рублёў. Удзельная вага Англіі ва ўсім замежным гандлі Саюза ў мінулым годзе складала 13,9 проц.

Некаторыя змяненні панягата эканарту ў Англію ў 1927-28 годзе адбылося з прычыны вынашэння эканарту хлеба, які дасягаў у мінулыя гады значных размераў. Так, напрыклад, вываз хлеба ў Англію ў 1925-26 годзе склаўся 52 млн. руб., у 1926-27 г. — 62,8 млн. рублёў, а ў 1927-28 г. — ўсяго толькі 3,2 млн. руб. Эканарт іншых тавараў, якія вывозіліся ў Англію, як напрыклад, пшпшны, лесаматэрыялаў, нафтапрадуктаў, жыццёвых прыпасаў і г. д. за апошнія тры гады застаўся амаль без змян.

Што датычыцца імпарту з Англіі,

дык у 1927-28 годзе ён даў рэзкае змяншэнне з прычыны скарачэння паставак на заказах, якія былі зроблены раней, і значнага скарачэння новых заказаў. Зразумела, наш вываз з Англіі мог бы наваліцца на параўне з развіццём усяго нашага ўвогу, які склаўся ў мінулым годзе 820 млн. руб. супроць 623,8 млн. руб. у 1925-26 г., калі-б мы мелі нармальную палітычную абстаноўку для працы на ангельскім рынку.

## Што робіцца ў Вэджвудскім арсенале

Амерыканскія военныя колы ліхаманкава рыхтуюцца да вайны. Паступова прылучаючы грамадскую думку да мыслі аб няўхільнасці вайны і распаляючы павізіям, буржуазія ПАЗШ адначасова рыхтуе ўсё новыя военныя сродкі вялікай разбуральнай моцы.

На днях чыноўнік прафесар Хільтон Джоўнз выступіў з сенсацыйным выкрыццям аб дзейнасці Вэджвудскага арсеналу, якія кідаюць сьвятло на жудасную работу амерыканскага імперыялізму. Выкрыццё Джоўнза зараз-жа аб'явілі ўвесь сусветны друк і зрабілі ўражанне выбухнуўшай бомбы.

Вэджвудскі арсенал — гэта гіганцкае прадпрыемства, пабудаванае пачынаючы з 1917 года, для вырабу атручваючых матэрыялаў, гэтай найбольш жахалівай зброі сучаснай вайны. Што рыхтуе Вэджвудскі арсенал — аб гэтым намёкамі і вельмі стрымана апавядае прафесар Джоўнз.

Іншыя к'ляпы сусветнай вайны арсенал вынайшоў новы атручваючы газ «какодзіл-папонаід», які на сваім смяротным дзейнім перадаў дзіўнае ўплыў і льюізіту, што ўносілі такія знішчэнні ў рады ваючых арміяў у 1916-1918 г. Гэты новы газ складаецца, папершае, з мыш'яксівага алуціняна, на другое — з групы цыана, да якой належыць і іншым вядомым ўсім пляністы калі. Удыханне яго выклікае смерць пра некалькі хвілін. Ён дзейнічае на толькі праз дыхальныя шляхі, але і праз скуру. Джоўнз расказвае такі вынадак. Раз адна з кіраваных арсеналам выпіскаў да сябе прадаўца, які меў дачыненне з гэтым газам. Прадаўца меў несварожнасць увайсці ў нейкую дырэктара, на звышні ахоўваючай вопратцы, у якой ён толькі-што працаваў. Дырэктар зараз-жа адаслаў яго прасіць аднаго з кіраваных арсеналам

наўдзячы дырэктар захварэў і, глядзячы на ўжытыя меры, памёр.

Пасля гэтага выпадку сталі больш асцярожнымі, але ўсё-ж не абыйшлася без новых хавір. Усе працаўнікі, якія займаліся выпрацоўкаю газу, былі ізаляваны ад навадворнага сьвету. Ім не дазвалялася нават наведваць сем'і. Аб існаванні газу ня ведалі нават савецкія ПАЗШ — Англія і Францыя. Вялікі запасы газу былі падрыхтаваны толькі на той выпадку, калі-б ваяннае шчасце зрадыла саюзнікам. Але ён ня быў пущаны ў ход. У хуткім часе ў нямецкай арміі пачалося распаляжэнне. Пасля заключэння міру, гэты газ у сталёвых балёнах быў пагужаны на судны, адвезены на некалькі сот кіламетраў ад амерыканскага берагу і кінуты ў мора на дзевяцікіламетравай глыбіні. Але формула газу захавалася, васталася таксама рэцэптура, апараты, супрацоўнікі.

На глядзячы на ўсе ўжытыя меры, весткі аб таямнічым газе дайшлі да еўрапейскіх краін. Магчыма, што хэмікі гэтых краій адрэлі яго незалежна ад амерыканцаў. Ва ўсімкім выпадку, паводле запэўніваючых прафесара Джоўнза, усе галоўныя аўрапейскія краіны маюць дзяпер рэцэпты вырабу гэтага газу і могуць вырабляць яго ў неабмежаванай колькасці. Довадамі гэтага служыць нават само выкрыццё Джоўнза. Дэрбары амерыканскага імперыялізму, напэўна змагалі-бы не дапусціць да агалашэння сваёй таямніцы, калі-б гэта можа для іх якое-небудзь значэнне. Калі чыноўнік прафесар агалашае таямніцу, дык гэта значыць, што таямніца перастала быць таямніцай, або што... амерыканскія хэмікі вынайшлі новы, яшчэ больш атручваючы газ, аб якім чалавечтва

Толькі вараз высвятляецца сапраўднай прычына адстаўкі Стэйга з паста вярхоўнага камісара ў Мароко. Як зазначае гішпанскі друк (вельмі асцярожны ў справах Мароко), Стэйг быў прымушаны выйсці ў адстаўку з прычыны кампаніі, узятай супроць яго мілітарызмікам і калёніяльнымі друкам. Справа ў тым, што Стэйг, як прыхільнік пазвольнай прагрэсіўнай акупацыі, выступае супроць ваенных дзеянняў у вялікім маштабе. Такім чынам, перамаглі прыхільнікі вайны.

І сапраўды, вараз-жа на прыбыцці ў Мароко наступіў Стэйга — Сэл, вядомы сваім жорсткім ўдкісам нацыянальнага і камуністычнага руху ў Тунісе, калязаў кантакт з камітэтам на вывучэнні эканамічных магчымасцяў, што аб'яднае ўсе вялікія калёніяльныя кампаніі і з'яўляецца рупарам французскіх калёнізатараў. Гэты камітэт з'яўраўся да Сена з

## ПРЫВІТАНЬНІ М. І. КАЛІНІНУ

МАСКВА, 29. З прычыны 10-годзьдзя побыту М. І. Калініна на пасту старшыні ЦВК і УсеЦВК ім атрымана прывітанне ад ЦВК Беларусі, ад ЦК УсеКП(б), Рэўагенсавету Балтычнага флэту, Саўнаркому РСФСР і іншых. Атрыманы шматлікія прывітанні ад фабрычна-заводскіх прадпрыемстваў, ВУУ, грамадзкіх арганізацый і інш.

(«ПРАВДА»).

«Першаадным пытаннем з'яўляецца безаспэчаснасць і ўзруненасць у адносінах да непакорных плямёняў. Таму неабходна стала і самаадрэсная сувязь паміж васіпаў і грамадзянскай ўладай для таго, каб пачыць з агітацыяй тубыльцаў. Для гэтага неабходна разлічваць на дабраахотнае падпарадкаванне плямёняў. Сіла — адзіны спосаб і адзіны метад, які карыстаецца паважаннем. Таму трэба падрыхтавацца да ваенных дзеянняў у Мароко».

Гэтыя ваенныя дзеянні, як зазначае тав. Дорыў на старонках «Юманітэ», прымуць шырокае разьмерна. Насельніцтва будучага театру ваенных дзеянняў перавышае 100 тыс. чалавек і належыць, галоўным чынам, да трох непакорных плямёняў. Сіла гэтых непакорных плямёняў уключаецца ў тым, што яны лёгка здобываюць сабе зброю ў паяволеных плямёняў і маюць мар-

чымаць адступіць у малаватонія і мала-даследзванымі вобласцямі аж да Францыі Алжыру. Перамога гэтых плямёняў прадстаўляе сабой вельмі больш цяжкую задачу, чым перамога рыфаў.

Французскі ўжо прымаюць пэўныя меры супроць тубыльцаў. Рэгіянальныя войскі занялі цэлы рад стратэгічных пунктаў. Французскі імперыялізм рыхтуецца да ваенных дзеянняў, да абружэння паўстанцаў, блёкады, каб узяць іх голадам. Усе гэтыя падрыхтоўчыя меры падвышайна напамінаюць мерапрыемствы 1925 году.

Акрамя ваенных мерапрыемстваў вядзецца такая-ж прапаганда, як ў 1925 годзе. Непакорныя плямёні і паўстанцы называюцца ня ішкі, як «бандытамі», «грабніцкімі», «алачнікамі». Усё гэта сьведчыць аб тым, што вайна ў Мароко — справа недалёкага будучага.

А. МАДРЭ.

## БАРАЦЬБА З „НЕБЯСЬПЕЧНЫМІ ДУМКАМІ“ У ЯПОНІІ

ТОКІЁ, 27. Для характарыстыкі бызупынальнай барацьбы супроць «небасьпечных думак», у Японіі, досыць падаць некалькі прыкладаў.

На днях жандармэры ў Сасэбо (ваенны порт) арыштавала рад рабочых у розных джах мясцовага арсеналу на абнававанні ў спробе арганізацыі «саюзу пралетарскай моладзі».

Надаўна акруговы суд у Мацумо-то прыгаварыў да 3-х год турмы настаўніка пачатковай школы Міцутаі за «зьявагу вялікасьці». Значыцца выявілася ў тым, што падеудны ў пачатку 1926 г. арабіў у сваім дзеньніку «непачытныя залісы». Акрамя таго, ён абвінавачваецца ў тым, што прапагандаваў у сабе ў школе ідэй Кралоўкіна і Асуігі (вядомы японскі анархіст, забіты 6 год таму назад).

У Асака паліцыя арыштавала некалькіх карэйцаў на абвінавачанні ў прыналежнасці да карэйскай кампартыі. На гэтай справе ўжо

арыштавана 22 чалавекі. Невольні паліцэйскіх адправіліся ў Керою для пошукаў там «ітак арганізацыі».

У сярэдзіне лютага паліцыя прафактуры Акінава арыштавала 4-х гімазістых і некалькіх настаўнікаў пачатковых школ у г. Нафа на абвінавачанні ў тым, што яны павуцалі марксізм і пашыралі лісткі з «вобасьпечнымі тэкстамі».

Па вестках газэты, у Фукуока (выспа Кюсю) у зуба-урачэбнай школе і радзе сярэдніх школ былі расклясены падручкі навіны на мінеграфі пракаляманні «рэзка вяртыкаваўшыя вайсковыя навучальныя, мілітарызм і цяжка падаткі». Паліцыя арыштавала рад вобскаў, але ніякіх пакуля ня вырыла.

У сярэдзіне лютага паліцыя арыштавала рад студэнтаў токійскага імператарскага ўнівэрсытэту і іншых школ. Паводле вестак друку, паліцыя трапіла на след шматлікай левар арганізацыі токійскага студэнцтва (ТАСС).

## Зьезд нямецкай сэкцыі Міжрабому

БЭРЛІН, 29. Учора ў Дрэздэне адкрыўся зьезд нямецкай сэкцыі Міжрабому. У той-жа дзень у Бэрліне закрылася сесія цэнтральнага камітэту Міжрабому, у якой удзельнічалі прадстаўнікі Францыі, Англіі, Вэльгіі, Галандыі, Чэх-Славакіі, Скандынавіі, Аўстрыі, Балканскіх краін СССР і Амерыкі. Сярод дэлегатаў было шмат вядомых дзеячоў рабочага руху. Сесія капстатвала, значныя поспехі Міжрабому ў міжнародным маштабе, а сабліва на Балканах, у Чэх-Славакіі, Англіі, Мексыцы і ПАЗШ. Паспехі Міжрабому, які аб'яднае 18 млн. чалавек, зрабілі яго аб'ектам жорсткіх нападак з боку буржуазіі і сацыял-дэмакратыі, а ў апошні час таксама і

з боку групы Брандлера.

На глядзячы на гэтае цэлаванне, ліхто з шматлікіх прыяцеляў Міжрабому не камуністычых, як прафесар Фінштэйн, Галена Штэкар і інш., справе Міжрабому на адрадаў. Генеральны сакратар Міжрабому Мюндэнберг канстатуе на старонках «Рот Фанэ», што патрымалі, якое акаваў Міжрабмом дэкаўтанымі металістам Рурі і рабочымі гамбургскіх вэрфій, прыцягнула ў яго рады многія тысячы новых членаў і прыяцеляў і абрула Міжрабмом у сапраўдную баявую пралетарскую арганізацыю ланамогі. Не ланамогі Мюндэнберг — паграбе буржуазія, каб супроць Міжрабому былі прыняты паліцэйскія меры. (ТАСС)

## Да ўвагі ўсіх прафарганізацый і ячэя „БЯЗБОЖНІК“

У панядзелак, 1-га красавіка, а 7-ай гадзіне ўвочары ў залі пасяджэнняў ЦПСБ (Дом працы, 2-гі паверз) адбудзецца шырокае нарада ЦП саюзаў, фабэаўмсаюмоў, прафэсійнаў клубу і бюро ачэк т-ва „Бязбожнік“ на пытанні

„аб масавай антыпашкальнай кампаніі“.

Дума для ўсіх прадстаўнікоў ЦП саюзаў, фабэаўмсаюмоў, прафэсійнаў клубу і бюро ачэк „Бязбожнік“ — абавязкова.

ЦПСБ

## АПОШНІЯ МАСКОЎСКІЯ НАВІНЫ

### (Ад нашага карэспандэнта)

### СУПРОЦЬ НЕПАДРЫХТАВАНай ЧЫСТКІ

Як вядома, апошні пленум ЦК УсеЛКСМ прыняў пастанову зараз-жа пасьля чысткі партыі правесці праверку радыу камсамолу. Правэрка гэта павінна быць дакладна падрыхтавана. А між тым, шмат з маскоўскіх і правінцыяльных ячэен пачэлі без усялякай падрыхтоўкі і без дазволу высэйшчых арганізацый «дзікую» чыстку. Так, на маскоўскім заводзе «Парастрой» з 140 членаў ячэйкі ўжо выключана 23.

З гэтае прычыны карэспандэнт «Зьвязды» гутарыў з новаабраным генеральным сакратаром ЦК УсеЛКСМ тав. Косаравым. Тав. Косараву сказаў:

«Ніякай сьпешкі ў справе правэрки не павінна быць. Трэба дамага-

ца плянавасці, арганізаванасці і прадуманай падрыхтоўкі. «Дзікая», чыстая можа толькі пашкодзіць. У бліжэйшы час ЦК выдасть дакладныя дырэктывы аб правядзеньні правэрки з указаннем прыблізных тэрмінаў. Да выданьня інструкцыі правэрка, як правіла, забараняецца. Для паасобных ячэен могуць быць зроблены выключэнні толькі з санцыіі губэрскіх і раённых камітэтаў.

### Школы будуць працаваць у вялікодныя дні

Наркамсаветы РСФСР выдаў надзвычайнае важнае рашэнне, на падставе якога працоўныя школы па ўсёй тэрыторыі РСФСР будуць працаваць 4 і 6 мая нармальным парадкам. Гэтая пастанова ўжо зацьверджана Саўнаркомам.

## ПЛЕНУМ ЦКК КП(б)Б

склікаецца на 5 красавіка Р. Р. з парадкам дня:

1. Аб падрыхтоўцы да чысткі савецкага апарату — дана т. РЫСЬКІНА
2. Аб падрыхтоўцы да чысткі партыі — дана т. ЛЯХУКОВА.
3. Барацьба з бюракрытызмам і работа Бюро Сяргаў НК РСІ — дана т. ЛУБУЖА.
4. Рацыяналізацыя вытворчасці і зьніжжэнне аб'ёмнаста — дана т. ВСНГБ і саванала т. РАКАВА.

# Беларускае сялянства пачынае знаёміцца

## з новым законам аб с.-г. падатку

У тых мясцох, дзе праведзена растлумачальная работа, зацікаўленае сялянства добра сустрэпа новы закон і ўносіць практычныя прапановы для лепшага яго правядзення. На мясцох не хапае агітацыйнай літаратуры па тлумачэнні новых ільгот.

# Ільготы па новым законе для бядняцкіх гаспадарак

## Новы парадак вызвалення бяднякоў ад падатку

Класавы характар падатковай сістэмы ў Савецкім Саюзе асабліва яскрава выяўляецца ў с.-г. падатку, г. зн. адзіным падатку, які дзейнічае ў сельскіх мясцовасцях.

У паступаючай гэтага падатку адбываюцца найбольш важныя палітычныя змены, якія Камуністычная партыя і Савецкая ўлада ставяць у вёсцы. Поўнае вызваленне ад падатку бядняцкай часткі вёскі, пасільны падатак для сярэдняй, павышаны для заможнай верхавіны і высокі падатак для кулацкай часткі вёскі — вось тая класавая аснова, на якой будаваліся ўсе законы аб падатку ў мінулыя гады і паступаючы новы закон на 1929-30 г.

Пляхам індывідуальнага адбору прыходзілася вызваляць ад падатку ў сярэднім па БССР 26 проц. усіх гаспадарак, а ў некаторых сельсаветах і раёнах — 32-33 проц. На агульных высокіх сходах выяўленае бядняцкае ўсюды сустракала адкрытае супраціўленне з боку кулацкіх элементаў вёскі. При такіх умовах справа масавага адбору бядняцкіх гаспадарак наштурхвалася на непераможныя труднасці.

Новы закон улічыў гэтую акаліччасць і ўнёс значны змены ў пералік аднак бядняцкіх гаспадарак, якія належыць беспспрэчнаму вызваленню ад падатку. Дзвухкласны вопыт выявіў асноўныя групы гаспадарак, якія на відавочных знаках аднакава зьяўляюцца ў БССР сапраўды бядняцкімі. Гэта гаспадары з даходам 130 руб. пры 1—2 аднако; з даходам 150 руб. пры 3 і 4 аднако і з даходам у 175 руб. пры 5 ці і больш аднако. Гэтыя аднакі і ўнесены ў адублікаваны вышнім урадам закон аб падатку. На гэтых адзнаках будзе вызвалена каля 23 проц. сельскіх гаспадарак і толькі 10 проц. гаспадарак у сярэднім па БССР треба будзе вызваляць дадаткова па асобных сьпісах.

Гэты новы парадак напэўна сустрэне на мясцох поўнае адабрэньне, бо ён разгрузіць півавыя органы ад вялікай тэхнічнай работы і адначасова павысіць якасць выканання вялікай палітычнай задаткі, звязанай з вызваленнем ад падатку бядняцкай часткі вёскі.

Галоўныя труднасці ў паступаючым гэтым законе заключаліся ў падшуканні больш-менш устойлівых адзнак, якія вызначаюць класавую прыроду пасобных сямейскіх двароў і пасобных груп сялянства. Але гэтыя труднасці паступова перамагліся. Намылкі кожнай кампаніі дварова ўзгаджаліся і выпраўляліся. Так было ў мінулым годзе, калі ў працэсе правядзення кампаніі выяўлялася некалькіх пераблажанае сярэдняцкіх гаспадарак і няправільнае ўжыванне закону ў адносінах абкладання кулацкіх гаспадарак. Гэтыя памылкі былі безадкладна адхілены. Былі вывучаны прычыны гэтых памылак з тым, каб не паўтараць іх у новым законе.

Тут мы выкаранем толькі тры змены закону, якія адносяцца да ільгот на падатку бядняцкіх гаспадарак.

Які ў мінулым годзе былі памылкі з вызваленнем ад падатку бядняцкіх гаспадарак і якім чынам гэтыя памылкі адхіляюцца законам.

У мінулым годзе па БССР было вызвалена ад падатку 35 проц. сялянскіх гаспадарак. Такі-ж працэнт гаспадарак належыць поўнаму вызваленню ад падатку і ў гэтым годзе.

Такім чынам, у адносінах колькасці гаспадарак, якія павялічаны вызваленню ад падатку, закон 1929-30 г. ня ўносіць нічога новага.

У новым законе зменены толькі нешта выяўленыя бядняцкія гаспадары, бо практыка паказала, што ўсе памылкі і недаконт адбыліся, надобным чынам, з прычыны пераблажанага метадаў, якія ўжываліся для вызвалення гэтай катэгорыі гаспадарак.

Законам мінулага году былі ўстаноўлены наступныя адзнакі бядняцкіх гаспадарак, якія належыць поўнаму вызваленню ад падатку: пры даходзе 100 руб. на гаспадарку і на ўдзельніку 1—2-х аднакоў пры даходзе 120 руб. і 3—4 аднакоў і пры даходзе 130 руб. пры 5 ці і больш аднако.

Над гэтыя адзнакі падвышаны ўсёго 9 проц. сялянскіх гаспадарак. Больш

# Сяляне яшчэ мала азнаёмы з новым законам

## (Ад нашага магілёўскага карэспандэнта)

Па матар'ялах, якія нам удалося атрымаць, высвятляецца, што на сельскіх мясцох яшчэ ня ўстады як след знаёма з новым законам аб с.-г. падатку. Тормазам у гэтай справе, папершае, зьяўляецца тое, што працаўнікі ў раёнах ня доўгія уважліва адносяцца да гэтага пытання. Яшчэ дрэнна тое, што мала сельскіх агітацыйна-агаспадарчых, які НОФ несвабодна прысмае.

Праўда, на тых раёнах, дзе праведзены раённыя сьпісы саветаў, справа абстаіць лепш. Бо на гэтых вёсках вельмі многа аварачалася ўвагі на новы закон, а працаўнікі і сяляне-земляробы, якія прысутнічалі на гэтых з'ездах, набраліся матар'ялаў, каб на мясцох праводзіць растлумачальную работу.

За апошні час усё-ж нагледзецца, што раённыя арганізацыі некалькі разварушыліся.

Па вайсковых частках, якія знаходзяцца ў Мясціве, праведзена 5 нарад на пытанні новага закону. Заўважваецца, што чырвонаярмейцы на чылі лісты да сваіх бацькоў з растлумачальным ільгот.

Нагледзецца, што сяліны новы падатак сустракаюць з прыемнасцю і ўносіць цэлы рад практычных прапановаў: каб кожны гаспадарчысць сваё насенне, збіраў попель, селяў канюшыну і віку, больш селяў ільну, зынічваю мехкі, разводзіў буйную жывёлу і г. д.

Гэта гаворыць, што сялянства Магілёўшчыны ў тых мясцох, дзе праведзена дасканалае растлумачальнае працы, зразумела важнасць новага закону. Але, на жаль, сельскі агітэрабны, дзе гэта работа не праводзілася, або праводзілася саадта мала.

# У Гомельшчыне пачалася папулярызацыя новага закону

## Сялянства ўзялося за вывучэнне ільгот — у выніку можна чакаць умацнення мерапрыемстваў па ўзьяняцці ўраджайнасці (Ад нашага гомельскага карэспандэнта)

### СЯЛЯНСТВА ВЕДАЕ АБ НОВЫМ ЗАКОНЕ СЕЛЬГАСПАДАТКУ

Пачалася папулярызацыя новага закону аб сельгаспадатку сярод сялянскага насельніцтва Гомельскага акругі, з растлумачальным яго значэннем і выгадамі сялянства, вышэйшымі на вядомых мясцох у грамадскіх установах.

Прэзідыум акрыканкому вызначыў рад ільгот на падатку за правядзенне арыкултурных мерапрыемстваў. Гэта настанова таксама шырока папулярна ў сярод сялянства. У Доме Сялянскага сярод прыяжджа-

таксама школы, хаты-чытальні.

Апрэча таго, па ўсіх вёсках акругі размеркаваны 75 тысяч плякатаў з растлумачальным новага закону. Гэтыя плякаты раздадзены сялянства, вышэйшымі на вядомых мясцох у грамадскіх установах.

Прэзідыум акрыканкому вызначыў рад ільгот на падатку за правядзенне арыкултурных мерапрыемстваў. Гэта настанова таксама шырока папулярна ў сярод сялянства. У Доме Сялянскага сярод прыяжджа-

# Найбольш небяспечны на даным этапе

На даным этапе сацыялістычнага будаўніцтва найбольш небяспечным зьяўляецца правы ўхіл і прыміранства да яго. Сацыялістычная база правага ўхілу захоўваецца, як скаваў тав. Сталін, «у пераважанай дробнай вытворчасці ў нашай краіне, у вырастанні з дробнай вытворчасці капіталістычных элементаў, у акружанні нашай партыі дробна-буржуазнай стыхіяй і, парэшце, у факце заражэння гэтай стыхіяй некаторых зьвернікаў нашай партыі.

На базе новай эканамічнай палітыкі, пры рашучым разгортванні барацьбы сацыялістычных і капіталістычных элементаў, дзе вырашаецца пытанне «хто каго», сацыялістычная база ўхілаў ад ленынскай палітыкі партыі ўмацаецца. Хістанні адсталых з прычынкамі дробнага ўласніка пастаюць сялянства, іх сумненні і палюханні перад труднасцямі, праградуецца ў шэрагі больш адсталых рабочых. Гэтыя-ж настраі перадаюцца менш вытрымлівым і ўстойлівым камуністам. Адсюль ухіл ад ленынскай партыйнай лініі, адсюль сьведомыя нежаданьне некаторымі камуністамі праводзіць правільна партыйную лінію, адсюль скрываючы партыйных дырэнтыў, адсюль зусім невядомыя такія зьявы, як «спрашу ўстрымацца ад прыёму мяне ў калектыву» — сакратар ічэйкі Дабравольскі, — або «спыт тры сродкі, якія прызначаны для калектывізацыі, неабходна ўладваць у індывідуальным гаспадаркі» — Ястраўскі.

Правы ўкланісты хочучы паслабіць кіруючую ролю пралетарыяту, гэта значыць, паслабіць вядучы патак і ўзалежнічаць сацыялістычнай прамысловасці ў справе развіцця і рэканструкцыі сельскага гаспадаркі на калектывічных падставах.

# Наконтны насіцелі

Гэта з'яўдаецца свой адбітак — вольна ці павольна — у выступленні некаторых партыйных працаўнікоў, у прыватнасці, на сходах ічэйкі Гомельскага акругі, якія наведваюць матар'ял з месца — сьпіс дакладу аб XII зьездзе КП(б)У член гэтай ічэйкі тав. Самуосвіч, старшні аддзялення Гомельскага с.-г. банку, у сваім выступленні даказаў няправільнасць нашага капіталістнага будаўніцтва, гаворачы, што партыя займаецца Асібудамі, траціць многа сродкаў, праводзячы наказнае, параднае будаўніцтва, з ня будзе прамысловасці для шырокага абслугоўвання сялянства... а став. Наранючы, работнікі Мазырскага дзяржфінактролю, у сваім выступленні ставіў пытаньне аб неабходнасці навілічэння ўкладанняў у сельскую гаспадарку за кошт намяшчэння тэмпу індустрыялізацыі.

Такім чынам па думцы Самуосвіча, укладанняў у сельскую гаспадарку за кошт намяшчэння тэмпу індустрыялізацыі.

# ПАРТЫЙНАЕ БУДАЎНІЦТВА

# Ні на хвіліну не паслабляць барацьбу супроць правага ўхілу

Выкрываць і даваць жорсткі адпор, ня глядзячы на osoby, усім, хто парушае бальшавіцкую дысцыпліну, хто паклёпнічае на ленынскае кіраўніцтва ЦК

# Небясьпека правага ўхілу і барацьба з ім

Пытаньне «скараціць укладанні ў будаўніцтва сацыялістычнай прамысловасці». У выніку адзіны і другі — хочучы яны таго ці ня хочучы — прыходзяць да таго, каб знізіць тэмпу індустрыялізацыі, паслабіць вядучы кіруючую ролю пралетарыяту. А гэта і ёсць правы ўхіл.

Замест напружаната тэмпу індустрыялізацыі ўкраіны, замест напружаната работы па рэканструкцыі ўсёй лароднай гаспадаркі на базе індустрыялізацыі, замест рашучага наступлення на капіталістычныя элементы — правы, адарыта апартунычны ўхіл трымае курс на разважальнае капіталістычных элементаў у краіне, ён памінуца вядзе да рэвізіі палітычнай лініі партыі, да адмаўлення ад генеральнай лініі партыі, вызначанай XV зьездам УсеКП(б).

# Правы робіць тое-ж, што і трацістыя

Такім чынам, прыхільнікі правага ўхілу і прыміранцы да яго, хочучы яны таго ці ня хочучы, імкнуцца на справе робіць тое самае, што рабілі і трацісты. Калі трацісты адмаўляюць сама рабочае класы з асноўнай масай сялянства, дык правы ўхіл робіць асноўную памылку таксама ў пытанні ў адносінах да сялянства, толькі з другога боку, — правы ўкланісты і прыміранцы да іх не дадзеньваюць ідэі кіраўніцтва рабочае класы ў савезе рабочых і сялян, а гэта ў канчатковым выпадку вызначае адмаўленне ад паслядоўнага правядзення класавай пралетарскай лініі, гэта блызна прызначае ролю рабочае класы як кіраўніка ў справе сацыялістычнага будаўніцтва. Адсюль можна бачыць, што правы ўхіл і прыміранства да яго трымае як і «левы» ўхіл (у бок трацізму) аднолькава рэвізуе і падманяе асноўны ленынскае тэзіс «вышэйшы прыныцы диктатуры, гэта — захаваньне саюзу пралетарыяту з сялянствам, каб пралетарыят мог трымаць кіруючую ролю і дзяржаўную ўладу».

Контр-рэвалюцыйная сутнасць трацізму партыі і ўсёй рабочай класе добра вядома. Яна выкрыта на працягу ўсёй барацьбы партыі з трацізмам яна паказана ў апошнія часы наводзімамі містэра Троцкага. Правы ўхіл толькі пачаў афармляцца; ён выяўляе партыю, як небяспечна пільны, якая мае карэньні ў той дробна-буржуазнай стыхіі, што акружае партыю і душыць на няўстойлівыя элементы партыі. Але-ж сутнасць і усё небяспечна, якую нясе правы ўхіл і прыміранства да яго, нічо не ўсе члены партыі ўявілі і зразумелі. Матар'ялы з месца гаворачы, што «у практычнай рабоце пасобных камуністыч, асабліва ў вёсцы, маюцца факты, якія адбываюцца моманты праламлення правага ўхілу, часта несвядома, дзякуючы неўважлівасці лініі партыі» (Мазырскае сьпіс), або «на вядомых на тое што

на актывах і ічэйкавых сходах, але ўсё-ж такі маюцца пасобныя таварышчы, якія і да гэтага часу выстаражальна не зразумелі гэтага пытання» (Магілёўская акруга).

# За барацьбу з правым ухілам у практыцы прайдзенай працы

Прыведзены прыклады гавораць і аб тым, што барацьба партыйных арганізацый і ічэйек супроць правага небяспечна і прыміранства ў значнай меры пакуль што праводзіцца ў напрамку агульнага растлумачальнага ўхілаў. У радзе месца справа гэта не пасувацца далей таго, што робіцца заклік змагацца з правай небяспечна, а прыклады гэтай небяспечна ў канкрэтнай форме не ўяўляюцца і барацьба з ім на справе, як след, яшчэ не вядзецца. Адсюль можна бачыць, што ў некаторых мясцох на сходах партыйны галасуюць супроць усялякіх ўхілаў, а ў практычнай рабоце дапускаюць гэты ўхілы. Аб гэтым Бабурыскае АКК наведваюць сьпіс пытанні аб правым ухіле ў партарганізацыі вядзецца шырокая кампанія па растлумачальні. Выпадаў выступленняў ў абарону правага ўхілу не зарэгістравана. Што-ж датычыць праўдзеныя правага ўхілу ў практычнай рабоце, у асаблівасці ў вёсцы, дык гэта мае месца».

Барацьба з правым ухілам і прыміранствам да яго будзе больш каштоўнай, яна дасць большыя вынікі, калі партыйны арганізацыі і ічэйкі будучы ня толькі адзначаць, што «настраі правага ўхілу ў арганізацыі маюцца», або «правы ўхіл мае некаторае ажыўленне», а будучы растлумачаць сутнасць правага небяспечна і адначасова з тым будучы выяўляюць і паказваюць партыйцам на канкрэтных прыкладах, адкуль гэта небяспечна ідзе, як з ёю треба канкрэтна змагацца па ўмовах гэтай ці іншай ічэйкі, той ці іншай арганізацыі.

У горадзе і асабліва ў вёсцы правы ўхіл знаходзіў і будзе знаходзіць свой выраз у практычных гаспадарчых і культурных пытаннях, у пытаннях савецкага і кааператыва будаўніцтва, у настраях і дзеяснасці пасобных працаўнікоў. З матар'ялаў пасобных АКК можна бачыць, што ўхілы ад лініі партыі на практыцы вядуць да аабшчды класавая інтарэсу і непасрэднага абслугоўвання класавых ворагаў. Так «старшні Бабурыскага сельсавету, член партыі Жогла і сакратар таго-ж сельсавету кандыдат партыі Палон шырока дэмагалі кулацкай частцы скупляць зямлю, рэгіструючы гэтыя дагавары, як ародныя, або без усялякага рэгістрацыі пералічваючы зямлю пры вучоце аб'ектаў абкладання з аднаго двара на другі». А сячлен партыі Бабурыскае (Жыткавіцкая арганізацыя)

тлумачальную работу, але самім у калектыву пакуль што ісьці няма чаго, паколькі калектывы неаўтарытэтыны сярод сялянства і не апраўдваюць сябе». У Чарэйскім-жа раёне «член партыі Якушэвіч, ня глядзячы на папярэджанні РК, атрымаў павыску ў 133 руб. і перадаў свайму бацьку, моцнаму гаспадару, да скарыстаньня».

З гэтага можна бачыць, што ў нас у партыі-асабліва ў вёсцы — ёсць пасобныя адсталыя і нявытрыманыя камуністы, якія поўнасьцю адбываюць настраі адсталых беспартыйных мас, якія забываюць лінію партыі, якія адмаўляюцца ад калектывізацыі сельскага гаспадаркі, ад барацьбы з кулаком, якія служыць і прадуць на кулака. Гэтыя камуністы з сваімі хістаньнямі і памылкамі ня могуць ажыццяўляюць правільнага кіраўніцтва і выконваць заданні партыі па сацыялістычнай рэканструкцыі гаспадаркі, яны ня могуць і ня хочучы арганізоўваць масы, удымаюць іх актыўнасць і класуюць сьведомасць у барацьбе з труднасцямі.

Адсюль вынікае, што ў аснове ўсёй работы партыйных арганізацый, асабліва ў вёсцы, павінен быць штодзённы нагляд, штодзённая арганізаваная і бязлітасная барацьба з усялякімі праўдзенымі ўхілаў і рознымі памылкамі пасобных таварышоў.

У настановах лістандаўскага пленуму ЦК УсеКП(б) і XII зьезду КП(б)У адзначана, што правы ўхіл зьяўляецца найбольш небяспечным, што галоўную барацьбу неабходна накіраваць супроць яго, прыміранства і хістанняў да гэтага ўхілу. Сучасныя абставіны ўсё больш падкрэсьліваюць правільнасць гэтай лініі партыі.

Патрэбна дэзупт партыі аб барацьбе з правай небяспечна і прыміранствам умець прыставаць да канкрэтных асаблівасцей работы кожнай ічэйкі, кожнай арганізацыі. У кожным высокім раёне, у кожным сельсавете, на кожным прадпрыемстве партыйны арганізацыі і кожны камуністы павінны добра ведаць і бачыць наяўна і варажой партыі ідэалогіі, павінны бачыць усе канкрэтыя памылкі супроць лініі партыі і на прыкладах гэтых памылак растлумачаць усім партыйцам агульныя пытанні барацьбы за ленынскае лінію партыі.

М. ЛЯЎКОУ.

# Выканаем дырэктывы партыі па калектывізацыі



# ЛІТАРАТУРА-КРЫТКА

ЗАЎВАГІ ЧЫТАЧА

## ДРОБНА-БУРЖУАЗНАЕ РЫЗЬЗЁ Ў ЛІРЫЧНАЙ ВОПРАЦЫ

УЛ. ДУБОУКА „І пурпуровых ветразей узвівы“  
УЗВЫШША № 2

На мастацкіх градах  
Добрая расада  
Узрастаць павіна.  
**ТРЫКЛІНІ.** Узвышша № 2—29 г.  
Высунуўшы гэты абзац, «Узвышша», як-бы біра на себя абавязак даць твор харошы на старонках друку (там-жа)

Паглядзім, як рэдакцыя гэтае часопіс выконвае свой абавязак. У другім нумары «Узвышша» змяшчаюцца паэма Дубоўкі—«І пурпуровых ветразей узвівы».

У прадаме да паэмы Дубоўка чамусьці запачае, што:

Дух трымае на галоднай норме  
Дух скарынай эпігоннай сыты.  
Аб якім гэта «духу» аўтар гаворыць?

Няўжо-ж росквіт пралетарскае літаратуры і мастацтва прайшоў для ўл. Дубоўкі не заўважалым?

Ці-ж гэткая лінія партыі і савецкай улады, каб «дух трымаць на галоднай норме»?

Гэта-жа хлусьня!

А можа Дубоўка гаворыць аб тым «духу», які дунае ў галовах «сунутрайной эміграцыі»? У такім выпадку—хай ня сумуе, гэты дух на томкі будзем трымаць на галоднай норме, што зусім знішчым. Дубоўка ўсклікае: «Западня ціха стала на Парнасе»

у сэнсе творчасці і дасягненняў!

Ці-ж гэта праўда?

А калі праўда, дык чаму гэта так? Можа на Дубоўкіным Парнасе заціхла таму, што родны яму па духу песьняры «выпці воўчым яхам», ня бачаць росту сацыялістычнае творчасці, ніяк ня могуць, а мо і ня хочуць знайсці сабе ў сацыялістычным будаўніцтве тэмы, аб якой сьпяваць?

Няпродумана да тэксту.

Застражваўшы сваю асобу і свой твор ад пывіхаў асобнай замовы, якая да гэтага часу была вядома толькі яму, ён сьпіраецца нас за заместам яго паэмы.

На жаль, гэта замова ў наш век ужо страціла сваю сілу.

Дубоўка падносіць чытачу размову лірына і матэматыка. Як відаль, сымпатыі Дубоўкі цяжкі на баку лірыка. А хто-ж такі матэматык?

— Гэта... пралетарыя, які пад кіраўніцтвам сваёй партыі будзе сацыялістам.

Прасочым за іх размовай:  
Цырк: У нашы дні і радасьці і гора

У нашы дні руін і будаўніцтва  
Часінай хочацца мне адпачыну

Для сэрца струджанага і для ізраўля

Чаму гэта нясьняр «у дні руін і будаўніцтва» сахадаў аднаго ад усяго? Як ён скарыстае час свайго адпачынку?

А яму, бачыце, захацелася:  
Пайсьці вандруным бесхацінцам...

... пабачыць шчасьця без парфуму хіваўя!

Паслухаць гоманы людскога мора  
Разгневанана мора-акію.  
Дзе гэты «разгневаны мораакію», куды так хочацца Дубоўку? Вернемся да тэксту.

Паслухаць Дубоўку, дык выхадзіць, што пралетарскія пісьменьнікі зусім не павінны цікавіцца народнай творчасцю. Яго матэматык—чытай кампартыя—гаворачы аб скарыстанні буржуазнай спадчыны, між іншым кажа:

Якое маюць дачыненне  
Да гэтай спадчыны твае ўсе намі (народныя Ч.)

Ня ведаю, і больш таго, не разумю.

Абураны крыўдай лірык (Дубоўка) усклікае:

Усё, што створана вельможным панствам,  
што створана культурай буржуазнай,

ты дазваляеш карыстаць паэту?  
А тое, што стварыў народ пакутны...

... ты аднідаеш словам рызыкаўным?  
і далей... Ня веру я, што панская выгада

перад сярмяжнай мае перавагу.  
У падзьвіргэньне правільнасьці сваёй думкі, ён даводзіць, што

культура ходзіць  
у портках ката сьвянае Камуны Парыскае, у портках Галіфа.

А з прычыны гэтага  
У імя змаганьня з рознай тваньню

вось гэтае шляхэтнае культуры—  
— я лепш вазьму акрасы Беларусі.

Што на Беларусі «німа шляхэтнае культуры», гэта мы ведаем і бяз Дубоўкі. Ня ў гэтым справа. Дубоўка паўтарае задкі «благанной памяці» легальных народнікаў мінулага стагодзьдзя. Розніца толькі ў тым, што тым, хто бачыў, як у Расіі разьвіваецца капіталізм, легальны народнікі раілі будаваць кабані, Дубоўка-ж бачыць усю буржуазную культуру... у портках генэрала Галіфа.

За гэтымі порткамі ён больш нічога ня бачыць.

Бясспрэчна, у буржуазнай культуры ёсьць пэчат адмоўных момантаў, якія абсалютна нам не падыходзяць і мы іх адкідаем. Але ў гэтым час самае лепшае бярэм ад тых дасягненняў буржуазнай культуры, якія зьяўляюцца вынікам той прагрэсыўнай ролі, што буржуазія адыграла ў гды свайго росквіту.

Гэта спадчына на праве належнасьці пралетарыяту, і ён ад яе не адмовіцца.

Але Дубоўка ня толькі блытае, ён таксама разводзіць хлусьню супроць партыі і савецкай улады.

Чога варта, напрыклад, яго словы, а якімі ён зварачаецца да свайго праслухатэлага матэматыка:

А эрштай, чым-жа дрэнна, што ў народзе—  
ёсьць прынакні на рознай эдэрэньні?

Як быццам ларыны лічыць, што гэта кенска?

У канцы свайго твору Дубоўка пачынае займацца фарысёйствам.

Ён ня выказвае, проста, з кім ён—матэматык ці з лірыкам, хаця

яго прынакні на рознай эдэрэньні?

За апошні час стала вядома, што 90 проц суход сярод дзяцей—гэта ёсьць вынік умяшчальна дэпрэмі малала ад сухотных кароў. Эканамічныя выдаткі на Беларускай Істытуту і стаміні, прычым іхні

жыцьцё зарае праддэляе вэтэрынары больш шырокае заапрабавальні, чым толькі абслугоўваньне жывёлагадоўлі ў вузкім сэнсе.

У Нямеччыне кожны труп буйнае жывёлы прыносіць прыбытак ад утылізацыі ад 30 да 40 рублёў, а ў нас дзсяткі тысяч трупў заліваюць блз усёкае карысьці.

У нашым экспэрце вельмі наважнае месца будзе займаць экспэрты жывёлы і прадуктаў жывёлагадоўлі: мяса, сырыны туні, хадзячыя і іншыя.

## 120-ГОДЗЬ ДЗЕ з ДНЯ НАРАДЖЭННЯ М. В. ГОГАЛЯ

120 год таму нарад, 19-га бакавіка (па ст. ст.) 1809 г. у мястэчку Сарочынах на Украіне нарадзіўся адзін з найвылікіх пісьменьнікаў-сатырыкаў 19-га веку, Мікалай Васільевіч Гоголь. Творчы перыяд жыцьця Гоголя супаў з рэвалюцыйным часам эпохі Мікалая Паліна. Даведзенае да абсурду прыгнечаньне ўсякай жыўчай думкі, пышны росквіт самага немагчымага бюракратызму, хабарніцтва, падхалітства—вось характэрныя рысы той эпохі. Гоголь выступіў з надзвычайна трапнымі і ўдалымі сатырамі на паравы і быт свайго часу. Творы Гоголя на першы погляд поўныя іржава камізму, сьмеху і вясэльсці, у сапраўдасці мыслячымі сучаснікамі расцэнваліся, як «сьмех скрозь сьлёзы».

Не дарма Пушкін, прачытаўшы першы раз «Мёртвыя душы», спазаў: «Божа, як убога наша Расія». Фэадальна, самадзяржаўная, бюракратычна-чыноўніцкая Расія ў творах Гоголя жорстка высмейвалася. І ў гэтым—рэвалюцыйнае значэньне твораў Гоголя для свайго эпохі.

На жаль, слабасьць фізічнага здароўя пісьменьніка і ўроджаная схільнасьць да містыцызму, у канцы жыцьця адхілілі Гоголя ад таго шляху, на якім ён ішоў у пачатку. Нарастаньне гэтых настрояў ня мала дапамагаў і той цэнзурны ўціск, якога гэтаму аскраму і моцнаму таленту прышлося выціць поўны каліх у эпоху росквіту свайго сіл.

Я. Ш.

## Кніга—вёсцы

На вёсцы прадаюць кнігі на 235.000 руб.

Учора ў Беларускае адкрылася ўсёбеларуская парада па кнігагандлі і спажывецкай кааперацыі.

З вялікім даўладам аб разгортваньні кніжнай сеткі і кнігагандлі ў вёсцы выступіў т. Ахрэмчык.

Адайнай арганізацыяй, якая прадае кнігі ў вёсцы, зьяўляецца спажывецкая кааперацыя. Да мінулага году гандаль у спажывецкай кааперацыі кнігамі пасіў выпадковы характар, і ў вёску кнігі амаль не пападалі.

Потым гэта работа пачала наладжвацца і за 1927-28 г. было пра-

дана кніг у вёску на 235.000 руб. (Школы, бібліятэкі і клубы забясьпечваліся аднаведнымі выдавецтвамі). Звыш 50 проц. прададзены кнігі падаю на нацыянальную літаратуру.

Галоўную ўвагу ў гэтым вэсцаў-суджаньні кніг у вёску трэба зьвярнуць на максымальнае скарыстаньне нязьцавікоў і лістаноўцаў, якія могуць праснуць кнігу ў самым глухім месцы, у самым далёкім вёскі.

Нарада абмярвае рад пытаньняў аб палітычнай асартыменту кніг, аб узмацненьні продажа нацыянальнай літаратуры і інш. пытаньні.

## Праграма

радыё-перадач Беларускага Радыё-Цэнтру

Панадзелак 1-га красавіка

17-40 Пасляабавонны канцэрт (сэрун. аркестр).

18-05 Гутарка. «Таварыства прыхільнікаў радыё» (ТПР)—т. Крывічкі.

18-25 Лекцыя рабоча-сялянскага радыё-універсітэту (назрэх. курсы).

19-25 Беларускае радыё-гэзэта.

20-10 Гутарка старшынні ЦП саюзу металістэх т. Іванова.

20-35 Гутарка на літоўскай мове

Аўторак, 2-га красавіка

17—40 2-я гутарка з сялянамі з пелька: «Я ўражаны». Роль саўвоу, яе роля на вырашэньні катуковага насен. пелькавай жывёлы.

18-15 Музычны агляданьне

19-55 Даказ т. Сяліма аб выдзілах пастоваў XII-га вьезду КП(б)Б па культурным будаўніцтве.

19-25 Беларускае радыё-гэзэта

# ЛЁС СЯЎБЫ

вырашаецца у

бліжэйшыя тыдні

РАШУЧА УДАРЫМ ПА ЦЯГАНІНЕ І БЮРАКРАТЫЗЬМЕ У ПАСЕУНАЙ КАМПАЊІ

## З цэхаў на нівы

Прафсаюзы Магілёўшчыны на дапамогу вёсцы

(Ад нашага Магілёўскага карэспандэнта)

Прафсаюзы Магілёўшчыны шырока разгарнулі падрыхтоўку да вясновае сяўбы і дапамогі падшэфным вёскам. Чыгуначнікі арганізавалі выезд рабочых у падшэфную вёску, дзе яны вялі раслуначальную работу, а таксама рамонтна-машыны сьляні. У бліжэйшыя дні чыгуначнікі набываюць трактар для падшэфнай вёскі.

Саюз гарбароў правёў па ўсіх калектывах сходкі, на якіх абгаворваліся шляхі практычнай матэрыяльнай дапамогі падшэфным вёскам. Былі арганізаваны некалькі выездаў у падшэфныя вёскі, дзе праведзен рад сходаў з сьлянамі і з сьлянкамі. Вядзецца збор сродкаў на куплю насення, галоўным чынам, мала ўжываных культур.

Саюз дарожнай пабудовы лініі «Рослоадор» ужо набыў дзьве арфы і перадаў падшэфнай вёсцы.

На ўраі рыхтоўцца і саюз металістэх. 25 сакавіка быў утвораны выезд у падшэфную вёску, дзе рабочыя рамонту машыны, а таксама заавэзылі літаратуру на пасеўкамашыні.

Электрастанцыя запрасіла сьляні падшэфнай вёскі, каб яны прывезлі машыны для рамонту. На электрастанцыі рабочыя настанавілі што тыднёва пасылаць аднаго чалавека ў падшэфны сельсавет для правядзеньня кампаніі. А таксама вядзецца праца па арганізацыі малочнага таварыства.

Саюз нархартманьня ўжо распачаў збор грошай на набыцьцё арфы. Сабраў звыш 30 руб.

Настаўніцтва на месцах разгарнула шырокую працу па закладцы на казальных вучэцтваў пры школах. Зусім кенска разгарнулі пакуль што працу саюзам модаманьня, саўгандальска-жывёлы і вольнікі.

СЯНКЕВІЧ.

## Чырвонаярмейцы ў барацьбе за ўраджай

Ва ўсіх частках Беларускае Вайсковае Акрэгі разгарнулася падшэфная кампанія па куплю трактара «Камсамолец БВА». Начыклад некалькіх часцей уносіць на куплю трактара алічэньні з зарплатамі. Трактар вырашана аддаць тым чырвонаярмейцам, якія арганізуюць найбольш магутную камуну.

Гэтымі днямі была арганізавана лямжына вылазка чырвонаярмейцаў 81-га палка ў бліжэйшыя вёскі для правядзеньня раслуначальнай работы сярод насельніцтва аб узяцьцё ўраджайнасьці.

З палка было выдзелена 63 чалавекі. Каманда аднаголікаў павяла сваіх спецыялістаў-аграномаў і падлічына разьвітых таварышоў. Частка з гэтых таварышоў ужо прапрабіла ў вёсцы даручаную ім работу. Вось што яны паведаляюць:

«Выехалі мы ў вёску Шчаголоўка, якая знаходзіцца ў 10-ці вярстах ад гораду... Вёска невялікая, 24 двары. Сьляно сустраці нас вельмі прыемна. Хутка сабраліся на сход і ўважліва слухалі нашы гутаркі аб узяцьцё ўраджайнасьці і аб новым с.-г. падатку. Сьляно выказваліся за павялічэньне насьеўнага кэіву, абіцалі сьляць ачышчаны насеньнем».

«Мы папалі ў вёску Добрына. Вёска вялікая, каля 50 гаспадарак.

## Добрую працу трэба замацаваць

(Дрыбінскі раён)

Яшчэ ў часе Стаўпіншчыны, калі насаджаліся хутары, гэтае сямьдурства царскім урадам было праведзена і ў вёсцы Жавані, Дрыбінскага раёну, Аршанскае акругі, шляхам рассяды на гаспадароў у ліну 27 на ўласных кавалах зямлі. Якісьці зямлі гэтых хутароў была досыць добра. Дзякуючы чаму большасьць хутаранцаў з імянічнага боку жыла зьдэвальшчана. Але заўсёдыя закінутасьць, лавка паміж сабою стваралі немагчымаць далейшага хутарскага жыцьця, прымушалі чакаць лепшага часу.

Дрыбінскі РВК, праводзячы працу па аб'яднаньні расадзёных гаспадарак, наібраваў сваю ўвагу і на хутары Жавані. У выніку досыць унартай працы хутаранцаў з'арганізаваны ў с.-г. камуну «Расьсьвет».

Сабралі каля 30 гаспадароў, з якімі і правялі гутаркі. Райком партыі, куды мы зьвярнуліся, спачатку дапамогі нам не аказаў».

«Т. т. Белевы і Косыцін папалі на хутары Васюты. Хутары расшлелы. Цяжка было сабраць сьляні. Але ўсё-ж сабралі каля 4-х гаспадароў. Пасьля гутаркі сьляно паставалі: «Увесьну ўсім перайсьці на шматдольна».

Пабывалі і на папяраным пленуме Крынкорскага сельсавету. Тут сабралася каля 100 чалавек. Уважліва заслухалі даклады чырвонаярмейцаў аб мерапрыемствах партыі і савецкай улады па ўзяцьцё ўраджайнасьці. Паставалі арганізаваньне адзін калектыву, гавялічыць плошчу пасеву і г. д.»

А вось расказвае аб сваёй рабоце чырвонаярмец Калінін:

«Мне прышлося абслужыць тры вёскі. Па ўсіх вёсках атрыманы станоўчыя пільні. Сьляно далі 100 проц. зьліку на сходы. У мястэчку Кельшых на сходзе арганізавалі машынава таварыства з 23 членаў. У вёсцы Папшава купляюць па-дэктыўна малатарню, арфу і ільняныяку. У 57 гаспадарках закантрактавана да 40 тэс. ільну. Ёсьць нехалошы, напрыклад, не за-даволен поўнасьцю попыту сьляно на насеньне і ўгнаеньні».

«Мы папалі ў вёску Добрына. Вёска вялікая, каля 50 гаспадарак.

«Мы папалі ў вёску Добрына. Вёска вялікая, каля 50 гаспадарак.

у якую ўважліва 24 гаспадаркі (185 дні), з іх палова сорад-няпоў і палова бедняпоў. Тры ку-ладзія гаспадаркі, якія тармавалі сьляно пароходу ў камуну, ня прыняты саліні сьлянкамі ў склад камунараў. Плошча аб'яднанай зямлі хутаранцаў дасягае 170 гэкт. Камунары ўжо прыступілі да вы-вазу лесу, атрыманана ў краіду на зьлічаны будынікі. Зробленае ў гэтай галіне раёншчыні кіраўнікамі вельмі каштоўна, але гэта неабходна замацаваць шляхам штодзёнай дапамогі новым камунарам, новым аб'яднаваўнай раёну. Гэтае дасяг-неньне павінна быць лепшым пры-кладам для другіх раёнаў у сьляно перабудовы сельскае гаспадаркі а расьлінавай у больш буйную, шля-хам на палектывізацыі».

Сафранкоў

## Угнаеньне і насеньне для БССР

Паводле вестак сталага прадстаўніцтва БССР, вынічанна да вьезду ў Беларусь да вясновай пасеўнай кампаніі быўлага году 5.400 тон су-перфасфату поўнасьцю настанупілі на месцы.

Пллінам прадумеджаўся зьвеста ў Беларусь у падшэфную вёску кампаніяў 250 тон насення какашні-





ства, літвітуюць, напісьмечыць 25 чалавек, фактычна толькі—3, на гарбарні «Лекерг» 11 з 22, і так усюды.

Бада ў тым, што таварыства не змагло прыцягнуць грамадзяскі да гэтае работы, што часовы савет адарваўся ад нас, аб'яракаціўся. У складзе часовага савету тава-

ны для з'явічэння і рэдактара газеты «Могілаўскі сельніш» (ён-жа старшыня акруговага таварыства), апошні закліў:

«Прыцягнуць рабочых у ТПН? Лёвая фраза! Наогул, усё адначаснае гэтае, у нас усё ў парадку». Намры, Дзяніс, лепш ня скажаш!

Рабочыя Менскага металзаводу «Камунар» адрамантавалі для падшафнай вёскі трмер і забаравіралі для не ў кааперацыі 70 пух. аўса і 80 пух. фасфарытнай мукі. Рабочыя пасылалі таксама хатах, акучнікі, плугі і адвалі на суму каля 600 руб.

Сродкі на гэтую мэту вастапоўлена сабраць шляхам арганізацыі двух суботнікаў.

Падсудны Перазьманціцеў давесці сваё «албі» і заліўшы, што ў часе пажару ён быў у Вранску. Выкліканая гаспадыня гасцінцы ў Вранску, у якой нібы спыніўся Перазьманціцеў, не памятуе, калі ён быў у не.

На суд выклікана 48 сведак.

станавіла:

Ліквіднаміі ЦЭС у асобе т. т. СІДА-РОВІЧА ВОЛПАВА (НФ) і НАТАН-СОНА (НГ) і Белсельсаюзу ў асобе т. ТАЛАПІЛА за тое, што не забяспечыла бесперабойную работу складу АБВЯСЬЦІЦЬ ВЫМОВУ з аубліна-вальнем у адуу».

Санктар НК РСІ БССР  
Біляшын.

завіцца без спавення. Пытанне аб інкасацыі матар'яльных наштоўнасьцяй праз пошту.

— ДОМ АСВЕТЫ. Сёння, з 8 г. увеч.—ленцыя масноўнага педагога Шульгіна «Навейшыя дасягненні савецкай педагогіі». Білеты па груп. і МК; з 5 г. увеч.—памятны францы праўлення Дому.

— ДОМ АСВЕТЫ.—у панядзелак

ХІІ з'езд КП(б)У.

Дакладчыні—прадстаўнік Дзёржын-скага тав. Мачульскі.

Членам партыі і наёмсамольцам публіка абавязкова.

Запрашаюцца ўсе працаўнікі панаёмных установаў.

Бюро ачэйні.

Адказны рэдактар ЯН. АСЬМОУ.

# С. Е. Н. Ъ. Н. Я. Д. У Т. З. Я. Т. Р. Ы. К. І. Н. О.

**БЕЛДЗЯРЖТЭАТР**

На маральна-эсэтычнай дапамозе і падфаку БДУ

Кар'ера таварыша Брызгаліна

Панядзелак, 31 сакавіка

Першы раз (пасля жамойцкага) пачатан з 8-га гадзіны увеч.

КЛУБ „САУГАНДАЛЬСЛУЖАЧЫХ“

Панядзелак, 1 красавіка

**Вечор расійскіх кампазітараў**

— Чарговы — СІМФАНІЧНЫ **КАНЦЭРТ**

У праграме наступныя кампазітары: Бародзін, Балакіраў, Арэнскі, Лядоў, Рубінштэйн, Глінка

Пад кіраваннем **М. Б. Міхайлава**

Пры удзеле заслуж. арт. расіюб. **П. Э. Андрэева**

Цана білетаў да 1 р. Пач. з 8 гадзінаў увеч.

Толькі 1 дзень

**КІНО ІНТЭРНАЦЫЯНАЛ**

Панядзелак, 1 красавіка

Дзёна кіно-фільмы ў АДЗІН СЭАНС

**МАСКА САРВАНА** || **ЗОРКА І ЛЕЎ**

Пачат. сэр'яў: 1-га—з 6 г., 2-га—з 7 г. 30 м., 3-га—з 9 г., 4-га—з 10 г. 30 м.

Увечні збор на карэспандэнтскіх вулках 4-й школы.

Кіно-театр

**КУЛЬТУРА**

Вялікая мастацкая пастаноўка

**ЗА МАНАСТЫРСКАЙ СЬЦЯНОЙ**

У галоўнай ролі—**НІНА ЛІ.**

Кіно

**ІНТЭРНАЦЫЯНАЛ**

Выключны мастацкі белен

**НЕПЕРАМОЖНЫЯ**

Драма 9 ч.

Штодзёна 4 сэр'ясы: 6 г. 30 м., 8 г., 9 г. 20 м. і 10 г. 40 м.

Кіно

**ПРАЛЕТАРЫ**

**КАПРЫ 3 ІІ-ОЙ**

Сэр'ясы: 6 г. 30 м., 7 г. 50 м., 9 г. 20 м. і 10 г. 40 м.

1-шы дзіцячы кіно-театр

**ЮНЫ ПІЯВЭР**

(памалюваць кіно „ПРАЛЕТАРЫ“)

**КРАСКІЕ ДЬЯВОЛЯТА**

2-я сэр'я ў 6 част.

3 сэр'ясы: у 3 г., 4 г. 15 м. і 5 г. 20 м.

Каса—ад 2-х г. дня. Білеты па 10 кап.

Кіно

**СПАРТАК**

**НІМЦЫ НІВЭЛУНГІ**

баявік

1-я сэр'я—12 част. — (Каса—ад 5 гадз.)

# ВСЕ для СПОРТА и ОХОТЫ!!!

БЕЛОРУССКОЕ ПРОЛЕТАРСКОЕ СПОРТИВНОЕ ОБЩЕСТВО

**„ДИНАМО“**

К ПРЯДСТАЮЩЕМУ ВЕСЕННЕМУ СЕЗОНУ ПРЯДЛАГАЕТ

ВСЕВОЗМОЖНЫЙ СПОРТИВНЫЙ, ОХОТНИЧИЙ И СТРЕЛКОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ

как советского, так и заграничного производства

**ИМЕЕТСЯ БОЛЬШОЙ ВЫБОР** всевозможных, как мелкокалиберных, так и боевых **ПАТРОНОВ**

Иногородние заказы выполняются наложенным платежом при получении задатка в размере 25%.

Адрес правления, магазина и склада: г. Минск, Советская 58, тел. 11-36  
Ком. отд. БПСО «ДИНАМО»



**УСЕ**

**ЯЧЭЙКІ**

**МОПР'У**

з 1-га КРАСАВІКА атрымаюць ЧЛЕНСКІЯ БІЛЕТЫ І МАРКІ не ў Райкомах МОПР'у, а ўва ўсіх паштовых канторах, аддзяленнях і агэнцтвах БССР ЗА НАЛІЧНЫ РАЗЬЛІК.

У выпадку НЕАКУРАТНАЙ дастаўкі газеты „Зьвязда“ ввaneo па тэл.

**2-49**

Для выгады падпісчыкаў галоўная нантара газеты — „ЗЬВЯЗДА“

**БУДЗЕ АДКРЫТА** сёньня ў нядзелю ад 12 да 3 г. дня.

для прыёму падпіскі 31 сакавіка

У панядзелак, 1 красавіка падпіска будзе прымацца акрамя ранішніх гадзін (з 9 гадз. ран. да 5 гадз. дня), таксама і ўвечары ад 7—9 гадз.

Згубленыя і ўкрадзеныя дакуманты

пічыць неспраўдні вымі:

Пашпарт № 19503 Элькінда Г. М. выд. Менскай міліцыяй. 1407

Асабовае пасьведч. № 3117 Мільто А. В., выд. 7 конартдыв. 1408

Членскі білет № 3444 Змачынскага І. А., выд. саюзам саўгандальска-жачых, 1409

Бесправ. кніжка Ражкевіча Л. Ф., выд. Менскаракасай. 1410

Членскі білет № 1039 Капацвіч С. Ф., выд. саюзам нархарч. 1411

Пасьведч. Марцінавай М. К., выд. Менаксрбезам. 1412

Біржавая картка Цыгоя, ніцкай М. А., выд. Мен. біржай пр. ы. 1413

Лікавая кніжка Баравік А., выд. Менскаракасай. 1414

Біржавая картка Цофін Р. А., выд. Мен. біржай пр. ы. 1415

Членскі кніжка № 925 Зільберт-

Т. Э. Ж. Э

ТРЕБУЙТЕ ЗУБНУЮ ПАСТУ МЕТТОДОЛ



**МЕНТОДОЛ**

ЗДОРОВЫЕ БЕЛЫЕ ЗУБЫ — ЗАЛОГ КРАСОТЫ. ЧИСТОТА РТА И ЗУБОВ, УДАЛЕНИЕ ОСТАТКОВ ПИЩИ, ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПОЛОСТИ РТА, — ДОСТИГАЮТСЯ

регулярным употреблением зубной пасты

**МЕНТОДОЛ**

ГОСФАБРИК ТЭЖЭ, ВЫСШЕЙ ПАРФЮМЕРИИ „ТЭЖЭ“, СОВЕРШЕННО НЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ — НА ЗУБНУЮ ЭМАЛЬ

Цена большой тубы—65 коп., средней—45 коп. Требуется во всех магазинах и аптеках.

**СЕКАРОВСКАЯ ЖИДКОСТЬ**



ЛАБОРАТОРИИ КООПЕРАТИВА ГИГИЕНА МОСКВА

Прыймо абвестак у чарговы нумар газеты адбы ваецца да 2-ога гадзіны дня.

Копшт публікацыі **50** кап.